

У Беларусі вырасце памер працоўных пенсій

У Беларусі вырасце памер працоўных пенсій

Прэзідэнт Беларусі
прыняў рашэнне аб
павышэнні пенсій з
1 ліпеня 2020 года.



Пераразлік працоўных пенсій будзе
праведзены шляхам карэкціроўкі
фактычнага заробтку пенсіянера,
зыходзячы з сярэдняй зарплаты,
прымененай пры папярэднім
пераразліку пенсій, з павышэннем яе
велічыні

на 6%

Павялічацца пенсіі:

- па ўзросце
- па інваліднасці
- за выслугу
- па прычыне страты карміцеля



Сярэдні памер
пенсіі па ўзросце

Br470,6



На выплату пенсій у 2020 годзе будзе накіравана больш за Br13,4
млрд, у тым ліку на пераразлік па ўказе - Br335 млн



Пераразлік пенсій у ліпені будзе праведзены больш як 2,4 млн пенсіянераў.

Памеры надбавак, павышэнняў і даплат да пенсій, а таксама сацыяльных пенсій
у ліпені не змяняюцца.

Прэзідэнт Беларусі прыняў рашэнне аб павышэнні пенсій з 1 ліпеня 2020 года. Пераразлік працоўных пенсій будзе праведзены шляхам карэкціроўкі фактычнага заробтку пенсіянера, зыходзячы з сярэдняй зарплаты, прымененай пры папярэднім пераразліку пенсій, з павышэннем яе велічыні на 6%.

Павялічацца пенсіі:

- па ўзросце,
- за выслугу гадоў,
- па інваліднасці,
- па прычыне страты карміцеля.

Сярэдні памер пенсіі па ўзросце – Br470,6.

На выплату пенсій у 2020 годзе будзе накіравана больш за Br13,4 млрд, у тым ліку на пераразлік па ўказе – Br335 млн.

Пераразлік пенсій у ліпені будзе праведзены больш як 2,4 млн пенсіянераў.

Памеры надбавак, павышэнняў і даплат да пенсій, а таксама сацыяльных пенсій у ліпені не змяняюцца.

БЕЛТА